

Н. ДОЖЫНА

З гісторыі нотадрукавання ў Беларусі ў XVII – XVIII ст.

У гісторыі кнігадрукавання Беларусі, пачатак якой адзнача-
ны друкарскай дзейнасцю Ф. Скарыны, С. Буднага, В. Цяпінска-
га, С. Собалія, С. Палацкага, пэўны інтэрэс музыкантаў – да-
следчыкаў і выканаўцаў – прывабліваюць тыя старонкі, якія
звязаны з першымі айчыннымі нотнымі выданнямі.

Лёс музычных першадрукаў неабходна разглядаць у непа-
среднай залежнасці ад дзейнасці на беларускіх землях праваслаўя,
каталіцтва і ўніяцтва. Як вядома, асноўным кірункам справы дру-
карняў, якія знаходзіліся ў шматлікіх гарадах і мястэчках тагачас-
най Беларусі, было выданне богослужбовай літаратуры. Таму пер-
шыя кнігі, што выходзілі з іх у той час, гэта царкоўныя
богослужбовыя выданні – Трыодзь (Посная і Каляровая), Актоіх
і яго скарочаны варыянт Шасціднёў, Ірмалой і некаторыя іншыя.

Выходзілі натаваныя кнігі галоўным чынам з буйных кіры-
лічных друкарняў – Віленскіх, Супрасльскай і Магілёўскай¹,
якія друкавалі шырокое кола літаратуры рознага прызначэння.
Менш інфармацый можна знайсці аб друку музычных кніг
іншымі беларускімі друкарнямі – Куцеінскай (пад Оршай),
Слуцкай, Гарадзенскай.

Зрузумелы той факт, што выхаду ў свет першых на бела-
русскіх тэрыторыях нотных выданняў пеўчых царкоўных кніг
папярэднічалі іх ненатаваныя аналагі. Так, па захаваных звест-
ках першым старадрукам, які выйшаў у віленскай друкарні
В. Гарабурды ў 1592 г., быў Актоіх. Ён быў надрукаваны на
грубай паперы шрыфтам, скапіраваным з выданняў I. Фёдарава,
і ўпрыгожваўся арнаментам і застаўкамі.

У XVII ст. вялікая частка старадрукаваных кніг выходзіць
з брацкіх друкарняў. Так, у перыяд з 1636 г. па 1638 г. ў Ма-

гілёўскім брацкім выдавецтве С. Собаля было надрукавана і пе-
равыдана мноства кніг, сярод якіх Псалтыр, Апостал і Актоіх.
У кніжных зборах беларускіх бібліятэк і музеяў нашу ўвагу
прыцягнулі два ненатаваных Актоіха², выдадзеных друкарняй
Куцеінскага Богаяўленскага кляштара ў 1646 г. Гэтыя выданні,
арыгінальныя па мастацкім афармленні і складзе тэкстаў, ад-
люстроўваюць асаблівасці службаў мясцовых традыцый. У іх
можна сустрэць ілюстрацыі з выяўленнем візантыйскага гімно-
графа І. Дамаскіна, які працуе над складаннем стыхіры «Вячэр-
няя наша малітвы» — аднаго з найболей важных і паказальных
песнеспеваў Актоіха.

У канцы XVII – XVIII ст. у сувязі з сацыяльна-эканаміч-
ным і палітычным крызісам, а таксама з развіццём уніяцкага
і езуіцкага кнігадрукавання практична ўсе праваслаўныя брац-
кія друкарні спынілі свою дзейнасць. Адной з тых, дзе працяг-
валі ў гэты час друкаўца кнігі на царкоўнаславянскай мове,
была Магілёўская Богаяўленская Друкарня М. Вошчанкі. У ёй
перавыдавалася царкоўная праваслаўная літаратура, якая дру-
кавалася раней у іншых друкарнях. Вошчанка ўпершыню ў бе-
ларускім кірылічным кнігадрукаванні пачаў шырока выкарыс-
тоўваць гравюру на медзі. Вядома, што першым яго досведам
ўжывання металагравюры ў афармленні кірылічных кніг быў
тытульны ліст да Актоіха, выдадзенага ў 1628 г.³

Тытульныя лісты праваслаўных богаслужбовых кніг, надрукаваных у Магілёўскай Богаяўленской Друкарне, былі ўпрыго-
жаны пышным раслінным арнаментам, малюнкамі рэлігійных
сюжетаў са святымі і анёламі. Магілёўскія выданні ўтрымоўвалі
таксама арыгінальныя застаўкі, ініцыялы. Гэтае своеасаблівае
мастацкае афармленне можна ахарактарызаваць як стыль так
званага «магілёўскага барока», у якім арганічна спалучаюцца
лакальныя мастацкія традыцыі з традыцыямі заходнеўрапей-
скага барока і візантыйскага мастацтва. У двух «Актоіхах, или
Осмогласниках», выдадзеных Магілёўскай Богаяўленской Дру-
карней у 1746 г. і 1754 г., сустрэлася яшчэ адна ілюстрацыя
гравюры М. Вошчанкі з выявай І. Дамаскіна, погляд якога зася-
роджаны на адкрытай кнізе.

У беларускіх зборах быў выяўлены таксама Актоіх, выда-
зены ў 1728 г. ўніяцкай Супрасльскай друкарній⁴. Яго поўная

назва наступная: «Октоихъ си есть Осмогласникъ Творение Преподобного отца нашего Иоанна Дамаскина Всесилного в Троицы Бога Благодатию Благовелением Вселенского Архиерея Бенедикта Папы Римского». Па змесце гэты Актоіх амаль не адрозніваецца ад праваслаўных.

У XVII ст. Магілёўская брацкая, Супрасльская, Гарадзенская Карабеўская і Віленская Траецкая друкарні выпускалі шэраг выданняў для старавераў. Паколькі іх паселішчы на Беларусі з'явіліся ў другой палове XVII ст., стараверскія суполкі ўжо да XVIII ст. прадпрымалі спробы наладзіць у беларускіх друкарнях выданне стараверскай літаратуры па ўзорах рускіх «даніканскіх» кніг. Таму не выключана, што ў XVIII ст. з гэтих беларускіх друкарняў выходзілі ненатаваныя пеўчыя кнігі для стараверскага карыстання.

Вядома таксама, што з пачатку XVII ст. (дакладна з 1609 г.) з друкарні братоў Мамонічаў выйшлі некалькі выданняў кніг Трыодзь і Актоіх, якія з гэтага часу да канца XVIII ст. больш не перавыдаваліся. У канцы XVIII ст. з'яўляюцца выданні Трыодзі з арыгінальнай застаўкай: адлюстраваныя на ёй епіскап і два анёлы, адзін з якіх іграе на музычным інструменце басэтле. Яшчэ адно выданне Трыодзі здзеіснілі базыліяне ў 1793 г. у Супраслі па заказу старавераў. З гэтай жа мэтай у Вільні ў 1792 г. быў выдадзены Шасціднёў, перадрукаваны з маскоўскіх выданняў. Вядомыя таксама тры магілёўскія выданні Актоіха (1730, 1740, 1754 гг.).

Выданне менавіта нотных кніг у той час было з'явай рэдкаснай і толькі набірала рух. Аднымі з першых натаваных выданняў, што выйшлі з беларускіх земляў, як адзначаюць даследчыкі, былі «Последование постригу двою во искус, си есть у малый иноческий образ и во великий» і пеўчая кніга Ірмалой. Першая з іх, надрукаваная ў 1697 г., змяшчае нотны тэкст толькі часткова — на старонцы шостай адваротнай заходзіцца натаваны «квадратнай нотай» трапар «Объятия отча». Спосаб друкавання трапара да канца не зразумелы: на адной драўлянай дошцы награвіраваны лінейкі нотнага стану, а ноты разам з тэкстам — на другой дошцы. Друк трапара двухкаляровы — кінаварру выкананы застаўка, нотны стан, тэкст і арнаментальная ўпрыгожванні піжнай нотнай лінейкі. Усё астатніе, у тым ліку

нотныя знакі, выканана чорным колерам. Вядома, што такі спосаб нотадрукавання выкарыстоўваўся ў заходнеевропейскіх краінах ужо з XV ст.

З канца XVI ст. у праваслаўных і ўніяцкіх друкарнях выдаваліся натаваныя Ірмaloі, якія мелі асабліва шырокое распаўсюджанне ў царкоўным абіходзе. На працягу XVI – XVIII ст. Супрасльская друкарня выдала каля сямі Ірмалояў, першы з іх – у 1717 г. На сенняшні момант вядома аб месцазнаходжанні толькі чатырох з іх – у Расійскай дзяржаўнай бібліятэцы (г. Масква) і Бібліятэцы акадэміі навук (Санкт-Пецярбург)⁵.

ЗАЎВАГІ

¹ Гл. аб гэтым: Гісторыя беларускай кнігі: у 2 т. // склад. М. Нікалаеў. – Мінск: Беларуская Энцыклапедыя імя П. Броўкі, 2009. – Т. 1: Кніжная культура Вялікага Княства Літоўскага. – С. 289.

² Кнігі захоўваюцца ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі (№ 09/4846), Цэнтральныя нацыянальныя бібліятэцы акадэміі навук Беларусі (№ K16-18/Hр-67/op200).

³ Гл. аб гэтым: *Бярозкіна, Н.* Гісторыя кнігадрукавання Беларусі (XVI – пачатак XX ст.) / Н. Бярозкіна. – Мінск: Беларуская навука, 1998. – С. 60.

⁴ Старадрук знаходзіцца ў НББ № 09/4093.

⁵ Гл. аб гэтым: Гісторыя беларускай кнігі... – С. 294.